

# ЗНАКАМІТЫЯ ГІСТОРЫКІ

## ДА 100-ГОДДЗЯ З ДНЯ НАРАДЖЭННЯ М. М. УЛАШЧЫКА (1906–1986)

Кацярына Варанько, галоўны бібліёграф Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі

Мікалай Мікалаеўіч Улашчык нарадзіўся ў вёсцы Віцкаўшчына Дзяржынскага раёна Мінскай вобласці ў шматдзетнай сялянскай сям'і. Разумны і патрабавальны сямейны лад, атмасфера бо́гашанавання і працавітасці, павага да старэйшых, цікавасць да кнігі спрыялі фарміраванню яго натуры. Поўную ўражанняў пару дзяцінства з кранальнай каларытнасцю апішаён пазней у сваіх успамінах. У 1913 г. хлопчык паступіў у Самахвалавіцкую двухкласную школу, у 1917–1920 гг. займаўся ў вышэйшым пачатковым вучылішчы ў Мінску.

Незабыўнае ўражанне аказала на яго навучанне ў першай беларускай школе, калі новы настаўнік пачаў весці ўрокі на беларускай мове (1919). Адсюль і пайшло захапленне родным словам, літаратурай, якое падсілкоўвала цікавасць Мікалая да гісторыі. Натхняльную ролю ў інтэлектуальным сталенні адыграла яго сястра, студэнтка лінгвістычнага аддзялення БДУ, з падказкі якой ён прачытаў першыя кнігі па беларусазнаўстве — «Беларусы» Я. Карскага, зборнік гісторыка-этнографічных і мова-знаўчых прац «Курс белорусоведения» (М., 1918–1929). У сакавіку 1922 г. М. Улашчыку пашчасціла ўдзельнічаць у вечарыне-сустэрэчы студэнцкай моладзі з Янкам Купалам.

У 1924 г., пасля заканчэння ў Мінску вячэрніх школы другой ступені для дарослых, М. Улашчык паступіў на сацыяльна-гістарычнае

аддзяленне педагогічнага факультэта БДУ. Тут, ва ўніверсітэцкім асяроддзі, канчаткова вызначыўся яго творчы лёс даследчыка-гісторыка. Гэтаму спрыялі і лекцыйна-семінарская заняткі ў знакамітых вучоных і выкладчыкаў — М. Доўнар-Запольскага, Д. Даўгялы, У. Ігнатоўскага, У. Пічэты, В. Дружыца, і актыўны ўдзел у студэнцкім краязнаўчым руху. Паглыбленаму пазнанню айчыннай мінуўшчыны і культуры німала садзейнічала і праца бібліятэкам у Нацыянальнай (былой Дзяржаўнай) бібліятэцы, і сакратаром у Кніжнай палаце БССР, стала і цесны контакт з дырэкторам бібліятэкі І. Сіманоўскім, загадчыцай беларускага аддзела Ю. Біблай. Пры непасрэдным удзеле маладога кнігазнаўца ў рэспубліцы заснаваны «Летапіс беларускага друку». У 1929 г. з'явілася яго першая наўковая крыніцазнаўчая публікацыя «Беларускі друк у 1927–1928 гг.» (краязнаўчыя допісы ў прэсе пачаліся яшчэ ў 1924 г.). Пра свае універсітэцкія гады М. Улашчык падрабязна напісаў ва ўспамінах «У. І. Пічэта ў першыя гады існавання Беларускага ўніверсітэта».

Пасля заканчэння БДУ (1929) Мікалай Улашчыка прызвалі на вайсковую службу ў Ленінград, дзе ў чэрвені 1930 г. ён быў арыштаваны па абвінавачванні ў кірауніцтве маладзёжным цэнтрам неіснуючага «Саюза вызвалення Беларусі» і асуджаны на пяць гадоў высылкі ў г. Наліск Віцкай вобласці. У 1933 г. яго асудзілі паўторна,

этапіравалі ў Марыінскі папраўча-правоўы лагер (Новасібірская вобласць), пасля ў пасёлак Суслава Кемераўскай вобласці. Вызвалены ў 1935 г. без дазволу вяртання на Беларусь М. Улашчык выкладаў у расійскіх школах і тэхнікумах. У 1939 г. вярнуўся ў Ленінград, настаўнічаў. У чэрвені 1941 г. арыштаваны і высланы ў г. Златавуст Челябінскай вобласці. Пасля вызвалення закончыў аспірантуру і ў снежні 1947 г. абараніў у Інстытуце гісторыі АН СССР кандыдацкую дысертацию «Падрыхтоўка сялянскай рэформы 1861 г. у Віленскай, Гродзенскай, Ковенскай губерніях», якую пісаў пад кірауніцтвам У. І. Пізеты. Па яго рэкамендациі Мікалай Мікалаеўіч вёў спецыяльны семінар і чытаў агульны курс гісторыі славян на кафедре славянаства МДУ. У друку з'явіліся яго публікацыі «Прыгонная вёска Літвы і Заходніяй Беларусі напярэдадні рэформы 1861 г.» (1948), «З гісторыі рэскрыпта 20 лістапада 1857 г.» (1949) і інш. У 1950 г. М. М. Улашчыка асудзілі на 8 год і этапіравалі ў Марыінскі лагер. У 1955 г. пасля датарміновага вызвалення ён узнавіў навуковую дзейнасць. Працаўю ў Інстытуце гісторыі СССР АН СССР (да 1986 г.). У 1964 г. абараніў доктарскую дысертацию «Сельская гаспадарка Літвы і Заходніяй Беларусі ў першай палове XIX ст.», якая ў 1965 г. была выдадзена як манаграфія «Перадумовы сялянскай рэформы 1861 г. у Літве і Заходніяй Беларусі».

Шмат гадоў аддаў М. М. Улашчык вывучэнню беларуска-літоўскіх летапісаў. У 1966 г. ён пераклаў на сучасную рускую літаратурную мову і выдаў «Хроніку Быхаўца» — адзін з найбуйнейшых помнікаў старабеларускага пісьменства. Аб яе надзвычайнай праца-ёмкасці і навуковай значнасці сведчылі якасць перакладу, грунтоўная прадмова і разгромнуты каментарый (звыш 240 заўваг і тлумачэнні) да тэксту помніка. Прафесіоналізм, выключная даследчыцкая рупнінаць М. Улашчыка дапамаглі вылучыць якобым томам беларускіх летапісаў ў серыі Поўнага збору рускіх летапісаў. Амаль 10 год рыхтаваў да выдання — 32-і (1975) і 35-ты (1980) тамы, дзе былі сабраны 17 вядомых сёня беларуска-літоўскіх летапі-

саў. Вынік шматгадовага вывучэння летапісаў М. Улашчык падвой у манаграфії «Уводзіны ў вывучэнне беларуска-літоўскага летапісання» (1985).

Найбольш грунтоўнымі і вызначальными для навуковай дзейнасці М. М. Улашчыка сталі «Нарысы па археаграфіі і крыніцазнаўстве гісторыі Беларусі феадальнага перыяду» (1973). Праца ўражала і агромністым абсягам разгледжанай аўтарам друкаванай актавай прадукцыі (136 тамоў розных зборнікаў дакументаў, выдадзеных прыватнімі асобамі і спецыяльнымі археаграфічнымі установамі), і, галоўнае, крэтычным методыкам асэнсавання дзейнасці публікатараў. «Нарысы...» сталі значнай падзеяй у навуковым свеце, пра што сведчылі многія рэцензіі і водгукі ў айчынных і замежных друку. Манаграфія Улашчыка — яскравы доказ на карысць аднаўлення археаграфічнай працы ў Беларусі, спыненай у канцы 1920-х гг.

Жыццё і творчая дзейнасць вучонага былі звязаны з роднай Бацькаўшчынай. Апошнія працы Улашчыка стала книга пра Віцкаўшчыну — гісторыка-этнаграфічны нарый, выдадзены асобнай кнігай пад называй «Была такая вёска» (1989) пасля смерці аўтара. Да апошніх дзён не прыпыняў вучоны пісаць аўтабіографічную «Хроніку», якую можна аднесці да мемуарнага жанру (надрукавана ў гадавіку «Скарныч», 1991). М. М. Улашчык рупліўся пра зберажэнне матэрыялаў, што збіраліся гадамі, жадаў, каб яго рукапісны архіў захоўваўся ў бібліятэцы НАН Беларусі. Яшчэ пры жыцці Мікалай Мікалаеўіч перадаваў, перасылав і сам прывозіў туды свае матэрыялы. Пасля смерці вучонага яго сын, выконваючы волю бацькі, перадаў у аддзел рэдкіх кніг і рукапісаў ЦНБ яго архіў, па матэрыялах якога выдадзены три кнігі: «Працы па археаграфіі і крыніцазнаўстве гісторыі Беларусі» (1999); «Краязнаўства: нататкі пра баціяніі 1924—1929 гг.» (1999); «Мемуары і дзённікі як крыніцы па гісторыі Беларусі» (2000). У 2001 г. у серыі «Беларускі кнігазбор» выйшлі выбраныя творы М. М. Улашчыка, дзе сабраны навуковыя працы вучонага-гісторыка, краязнаўчыя нарый, успаміны, эпістолярная спадчына.

Памёр М. М. Улашчык 14 лістапада 1986 г. у Маскве. 8 ліпеня 1987 г. на Чыжоўскіх могілках у Мінску адбылося перазахаванне яго праху. На надма-

гільным помніку журботнай пазалотай пабліскава шчымлівы радок Янкі Купалы: «Мне сняцца сны аб Беларусі...».

## Мудроść тысячелетий. — M., 2002.

Что пользы от науки тому, чьего нет  
ци? Зачем зеркало тому, кто миши газ?

Что пользы от членосности, направленной на  
 зло? Что пользы в светильнике, накрытом гор-  
шком?

Что проку от знаний тому, кто, изучив  
все науки и проникнув в их суть, не извлечет  
из них пользы? Одно утешение.

Что сделает злодей тому, в чьей руке меч  
спокойствия? Когда огонь не находит травы,  
он сам успокаивается.

Шестеро не помнят тех, кто помогал им  
раньше: ученик — учитель, женатый сын —  
мать, разлюбивший муж — жену, достигший  
цели — помощника, выбравшийся из чащи —  
проводника, больной — врача.

Юность мчится невозвратимым потоком.  
Так предающимся радости — ведь зарованны  
радости смирины!